

АБ ЗАЦВЕРДЖАННІ СКЛАДУ АКРУГОВЫХ ВЫБАРЧЫХ КАМІСІЙ ПА ВЫБАРАХ У СОВЕТ САЮЗА

Пастанова Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР

(П Р А Ц Я Г)

Жуйно Аляксей Усцімавіч — ад рабочых, ПТР і служачых лесніцкага заводу Шклоўскага раёна;
Гоцін Алтэр Майсеевіч — ад рабочых, ПТР і служачых магілёўскага Аўтармазава.

478. ГОРАЦКАЯ АКРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ

СТАРШЫНЯ — Парашчанка Нікіта Іванавіч — ад камуністычнай арганізацыі Месілаўскага раёна.
НАМ. СТАРШЫНІ — Рубінштайн Ізраіль Шаеніч — ад камуністычнай арганізацыі Дрыбінскага раёна.

САКРАТАР — Розенман Барыс Бенцыянавіч — ад профсаюзнай арганізацыі палітветработнікаў Месілаўскага раёна.

ЧЛЕНЫ: Кудзель Грыгорый Трафімавіч — ад рабочых, ПТР і служачых цэментнага заводу Крычэўскага раёна;

Пімохава Еўгенія — ад калгаснікаў калгаса «Беларусь», Чэрвеньскага сельсовета, Дрыбінскага раёна;
Генін Майсей Барысавіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў дзяржўстаноў Горацкага раёна;

Свірыдава Анна Федараўна — ад калгаснікаў калгаса «Ленініскі сцяг», Макараўскага сельсовета, Горацкага раёна;

Галоўцоў Влэдзімір Цімафейвіч — ад калгаснікаў калгаса «Звязда», Палоніцкага сельсовета, Крычэўскага раёна;

Логінаў Нікалай Абрамавіч — ад калгаснікаў калгаса «Южны камунар», Благавіцкага сельсовета, Чавускага раёна;

Зайцава Марыя Іванаўна — ад калгаснікаў калгаса «Пянігонка», Месілаўскага раёна;
Пазнякоў Сцяпан Дзюмавіч — ад калгаснікаў калгаса «Друць», Горацкага раёна;

479. КЛІМАВІЦКАЯ АКРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ

СТАРШЫНЯ — Харламова Вера Філіпаўна — ад рабочых, ПТР і служачых Мілашавіцкай МТС, Клімавіцкага раёна.

НАМ. СТАРШЫНІ — Рыгалюк Васіль Сцяпанавіч — ад камуністычнай арганізацыі Клімавіцкага раёна.

САКРАТАР — Ганчароў Пётр Андрэевіч — ад калгаснікаў калгаса імя Сталіна, Нова-Бялянскага сельсовета, Чырвонапольскага раёна.

ЧЛЕНЫ: Волінава Хрысціна Самілаўна — ад калгаснікаў калгаса «Равненасвет», Мілашавіцкага сельсовета, Клімавіцкага раёна;

Марыусёў Андрэй Сяргеевіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў пачатковай і сярэдняй школы Чырвоўскага раёна;

Батюшкін Нікіта Ермалавіч — ад калгаснікаў калгаса «Аксідор», Прапойскага сельсовета, Прапойскага раёна;

Ганчарова Марыя Адамаўна — ад калгаснікаў калгаса «Чырвоны партызан», Зашвоўскага сельсовета, Прапойскага раёна;

Лусто Сцяпан Паўлавіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў пачатковай і сярэдняй школы Басцюковіцкага раёна;

Емельяніна Васіль Федаравіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў МТС, Басцюковіцкага раёна;

Дзядзічкін Трафім Нездаравіч — ад калгаснікаў калгаса «Пі Інтэрнацыянал», Хойніцкага раёна;

Алтушлер Дора Якаўлеўна — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў кааператыву Чырыкаўскага раёна.

480. МЕНСКАЯ АКРУГОВАЯ ГАРАДСКАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ

СТАРШЫНЯ — Палкоў Лазар Еўдакімавіч — ад рабочых, служачых і інжынерна-тэхнічных работнікаў вагонарамантажнага заводу імя Іяснікова.

НАМ. СТАРШЫНІ — Цёмкін Андрэй Іванавіч — ад арганізацыі Асоавіяхіма г. Мінска.

САКРАТАР — Каштанюў Нікалай Федаравіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў дзяржаўных устаноў г. Мінска.

ЧЛЕНЫ: Матвееў Аляксандр Паўлавіч — ад Менскай гарадской камуністычнай арганізацыі;

Ванеў Влэдзімір Грыгор'евіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў палітветработнікаў г. Мінска;

Сабіла Павеа Іаўлевіч — ад профсаюзнай арганізацыі рабочых ст. Мінск Заходняй чыгуны;

Батюшкін Іосіф Хаімавіч — ад рабочых, служачых, інжынерна-тэхнічных работнікаў заводу імя Варашылава, г. Мінск;

Масанін Федар Сцяпанавіч — ад комсамоўскай арганізацыі г. Мінска;

Завалева Вера Нікалаўна — ад рабочых, ПТР і служачых швейнай фабрыкі імя Брунскай;

Шумік Файвель Якаўлевіч — ад профсаюзнай арганізацыі медыцынскіх работнікаў г. Мінска;

Смоляр Васіль Патровіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў вышэйшай школы г. Мінска.

481. МЕНСКАЯ АКРУГОВАЯ СЕЛЬСКАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ

СТАРШЫНЯ — Пташкін Іван Емельянавіч — ад камуністычнай арганізацыі Мінскага раёна.

НАМ. СТАРШЫНІ — Пашнін Нікалай Сямёнавіч — ад комсамоўскай арганізацыі Мінскага раёна.

САКРАТАР — Еўдасеў Ефім Сцяпанавіч — ад рабочых, ПТР і служачых саўгаса імя Свердлава, Мінскага раёна.

ЧЛЕНЫ: Бураўцоў Матвей Сяргеевіч — ад арганізацыі Асоавіяхіма Мінскага раёна;

Кірмашчук Антаніна Іванаўна — ад калгаснікаў калгаса «Звязда», Заслаўскага раёна;

Чэботар Пётр Іванавіч — ад калгаснікаў калгаса «Паршчанка Комаўна», Заслаўскага раёна;

Шынарый Нікалай Кузьміч — ад калгаснікаў калгаса «Памідзі Леніна», Уздзенскага раёна;

Нехай Раман Яўменавіч — ад комсамоўскай арганізацыі Уздзенскага раёна;

Раўгоўч Сцяпан Мітрафанавіч — ад рабочых і служачых саўгаса «Босіно», Лагойскага раёна;

Кавалёў Сцяпан Мітрафанавіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў МТС Лагойскага раёна;

Заміршчыні Зіновій Іванавіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў фінаанса-банкаўскіх устаноў Мінскага раёна.

482. АСПАВІЦКАЯ АКРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ

СТАРШЫНЯ — Шапаніноў Іван Іванавіч — ад камуністычнай арганізацыі Аспавіцкага раёна.

НАМ. СТАРШЫНІ — Радчаніноў Сямён Аляксеевіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў дзяржўстаноў Аспавіцкага раёна;

САКРАТАР — Цывін Леў Вульфавіч — ад арганізацыі Асоавіяхіма Аспавіцкага раёна;

ЧЛЕНЫ: Камісароў Пётр Іванавіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў дзяржўстаноў Пухавіцкага раёна;

Аверын Міхаіл Дзмітравіч — ад профсаюзнай арганізацыі кааператывных работнікаў Аспавіцкага раёна;

Мацкоў Васіль Іванавіч — ад калгаснікаў калгаса «Чырвоны фронт», Старадарожскага раёна;

Андрэў Нікалай Данілавіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў дзяржўстаноў Чэрвеньскага раёна;

Ладуцка Нікалай Федаравіч — ад комсамоўскай арганізацыі Клічэўскага раёна;

Сучок Ефрасінія Паўлаўна — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў пачатковай і сярэдняй школы Аспавіцкага раёна;

Кірпічнік Пётр Санавіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў мехдзятруд Аспавіцкага раёна;

Левіці Пётр Адамавіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў пачатковай і сярэдняй школы Пухавіцкага раёна.

483. БАБРУЙСКАЯ АКРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ

СТАРШЫНЯ — Янушэва Таццяна Ільінічна — ад камуністычнай арганізацыі Бабруйскага раёна.

НАМ. СТАРШЫНІ — Егіцькоў Міхаіл Яўменавіч — ад профсаюзнай арганізацыі дрэвапрацоўшчыкаў г. Бабруйска.

САКРАТАР — Леоніч Пётр Паўлавіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў хлябпаліцця г. Бабруйска.

ЧЛЕНЫ: Буглач Анастасія Маркаўна — ад калгаснікаў калгаса імя Леніна, Дварэчанскага сельсовета, Парыцкага раёна;

Однорогоў Якаў Лукіч — ад камуністычнай арганізацыі Парыцкага раёна;

Карпенка Афанасій Нікалавіч — ад камуністычнай арганізацыі Кіраўскага раёна;

Гарбуз Антон Кірылавіч — ад калгаснікаў калгаса «Чырвоны партызан», Мішкоўскага сельсовета, Біраўскага раёна;

Сысцова Ольга Аляксандраўна — ад комсамоўскай арганізацыі Бабруйскага лесакамабіната;

Тонараў Іван Андрэевіч — ад калгаснікаў рабочых, ПТР і служачых заводу № 4;

Навічонак Канстанцін Саламонавіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў МТС Глуцкага раёна;

Шышко Пётр Міхаілавіч — ад прамслова-кааператывнай стружанчай арпелі Глуцкага раёна.

484. РАГАЧОУСКАЯ АКРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ

СТАРШЫНЯ — Малюў Андрэй Нікіціч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў фінаанса-банкаўскіх устаноў Рагачоўскага раёна.

НАМ. СТАРШЫНІ — Балайраў Дзмітрый Давідавіч — ад камуністычнай арганізацыі Рагачоўскага раёна.

САКРАТАР — Крышчын Пётр Нікалавіч — ад арганізацыі Асоавіяхіма г. Рагачова.

ЧЛЕНЫ: Крыўцоў Сцяпан Аляксеевіч — ад калгаснікаў калгаса «Чырвоны маяк», Бісіднаўскага сельсовета, Рагачоўскага раёна;

Бердзінаў Арсень Сцяпанавіч — ад калгаснікаў калгаса «Інтэрнацыянал», Сверхынскага сельсовета, Журавіцкага раёна;

Марнаў Ігнацій Парфенавіч — ад профсаюзнай арганізацыі зямельных работнікаў Журавіцкага раёна;

Армстаў Пётр Сямёнавіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў спіртаводнага прамсловага Журавіцкага раёна;

Васін Мітрафан Аляксеевіч — ад камуністычнай арганізацыі Жлобінскага раёна;

Алешын Сяргей Міхаілавіч — ад комсамоўскай арганізацыі Жлобінскага раёна;

Тамкоў Міхаіл Іванавіч — ад профсаюзнай арганізацыі чыгуначнікаў Жлобінскага вузла Беларускай чыгуны;

Мельнік Цімафей Міхаілавіч — ад калгаснікаў калгаса імя Варашылава, Першага Грудзінаўскага сельсовета, Выхавіцкага раёна.

485. СЛУЦКАЯ АКРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ

СТАРШЫНЯ — Спасоў Пётр Сяргеевіч — ад камуністычнай арганізацыі Грэскага раёна.

НАМ. СТАРШЫНІ — Маміцкаў Барыс Іарэмавіч — ад камуністычнай арганізацыі Слуцкай акругі.

САКРАТАР — Пілаў Іван Сяргеевіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў дзяржўстаноў Слуцкага раёна.

ЧЛЕНЫ: Палеў Андрэй Кузьміч — ад камуністычнай арганізацыі Слуцкага раёна;

Рачон Софія Патроўна — ад рабочых-трактарыстаў, ПТР і служачых Копыльскай МТС;

Будрык Марыя Іванаўна — ад рабочых, ПТР і служачых свінсасоўгаса імя Дзержынскага, Копыльскага раёна;

Куніцын Аляксандр Дзмітрыевіч — ад камуністычнай арганізацыі Копыльскага раёна;

Прымака Андрэй Васільевіч — ад комсамоўскай арганізацыі Грэскага раёна;

Старчанка Іаўрэнцій Аляксеевіч — ад профсаюзнай арганізацыі палітветработнікаў Чырвонаслабодскага раёна;

Малочка Гаўрыла Сямёнавіч — ад калгаснікаў калгаса «Большэвік», Краснадворскага сельсовета, Старобінскага раёна;

Колас Максім Нездаравіч — ад калгаснікаў калгаса імя БВА, Нежынскага сельсовета, Люблінскага раёна.

486. МОЗЫРСКАЯ АКРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ

СТАРШЫНЯ — Раманона Сцяпан Матвеевіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў дзяржўстаноў Мозырскага раёна.

НАМ. СТАРШЫНІ — Пруднік Павеа Ермалавіч — ад профсаюзнай арганізацыі палітветработнікаў Петрыкаўскага раёна.

САКРАТАР — Лапета Васіль Міхаілавіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў палітветработнікаў Мозырскага раёна.

ЧЛЕНЫ: Балышанюў Нікалай Васільевіч — ад калгаснікаў калгаса «Чырвоны партызан», Калатвіцкага раёна;

Шышко Нікалай Захаравіч — ад рабочых, ПТР і служачых фанерага заводу «Красны Октябрь», г. Мозыр;

Майсёна Іван Сямёнавіч — ад рабочых, ПТР і служачых лесазавада «Пролетарыі», г. Мозыр;

Сыцова Анна Федараўна — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў мехдзятруд Мозырскай акругі;

Новінаў Аляксандр Іванавіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў дзяржўстаноў Тураўскага раёна;

Корм Васіль Міхаілавіч — ад калгаснікаў калгаса «Чырвоны Аксідор», Сметаніцкага сельсовета, Петрыкаўскага раёна;

Аўчынінаў Аляксей Федаравіч — ад комсамоўскай арганізацыі Мозырскай акругі;

Манарэвіч Лук'ян Нікалавіч — ад калгаснікаў калгаса «Аксідор», Азарыцкага сельсовета, Даманавіцкага раёна.

487. РЭЧЫЦКАЯ АКРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ

СТАРШЫНЯ — Маслацек Іаак Сямёнавіч — ад комсамоўскай арганізацыі Рэчыцкага раёна.

НАМ. СТАРШЫНІ — Якаўлеў Віктар Васільевіч — ад камуністычнай арганізацыі Рэчыцкага раёна.

САКРАТАР — Шудін Лазар Савельевіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў палітветработнікаў Брагінскага раёна.

ЧЛЕНЫ: Мацапаў Ілья Маркавіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў мясакавалерыйнай прамсловай Параўлянскага раёна;

Мельніца Ольга Якаўлеўна — ад рабочых, ПТР і служачых фабрыкі «Чырвоны мазырацін», Параўлянскага раёна;

Мацькоў Ірма Эльвевіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў суда і пракуратуры Ельскага раёна;

Сорнаўскі Сцяпан Станіслававіч — ад калгаснікаў калгаса імя Варашылава, Гардзіянскага сельсовета, Ельскага раёна;

Сцяпаненка Іарэмі Патровіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў дзяржўстаноў Камарынскага раёна;

Лысенка Анна Савельевна — ад рабочых, ПТР і служачых запаркавай фабрыкі, г. Рэчыца;

Муравіна Лука Паўлавіч — ад камуністычнай арганізацыі Хойніцкага раёна;

Каганскі Самуіл Барысавіч — ад комсамоўскай арганізацыі Хойніцкага раёна.

488. ГОМЕЛЬСКАЯ АКРУГОВАЯ ГАРАДСКАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ

СТАРШЫНЯ — Фінаганюў Міхаіл Цімафейвіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў палітветработнікаў г. Гомеля.

НАМ. СТАРШЫНІ — Кулінаў Архіп Нікалавіч — ад камуністычнай арганізацыі г. Гомеля.

САКРАТАР — Юрасоў Міхаіл Іванавіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў сельгасмашынабудавніцтва, г. Гомель.

ЧЛЕНЫ: Каплунскі Іаак Самуілавіч — ад комсамоўскай арганізацыі г. Гомеля;

Станішчэў Іван Давідавіч — ад рабочых, ПТР і служачых заводу імя Кагановіча;

Тарарыкін Цімафей Міхаілавіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў вышэйшай школы г. Гомеля;

Краснагорская Анна Іванаўна — ад рабочых, ПТР і служачых запаркавай фабрыкі «Везувій»;

Галеў Нікалай Патровіч — ад рабочых, ПТР і служачых паравозарамонтнага заводу, г. Гомель;

Аксёнаў Емельян Іванавіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў пачатковай і сярэдняй школы Чацэрскага раёна;

Самсонаў Грыгорый Рувімавіч — ад камуністычнай арганізацыі Ветэнаўскага раёна;

Паўловіч Сяргей Адамавіч — ад камуністычнай арганізацыі Свяцілавіцкага раёна.

489. ГОМЕЛЬСКАЯ АКРУГОВАЯ СЕЛЬСКАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ

СТАРШЫНЯ — Жыдаў Міхаіл Іванавіч — ад Гомельскай арганізацыі Асоавіяхіма.

НАМ. СТАРШЫНІ — Сімеянінаў Анатолій Ільіч — ад профсаюзнай арганізацыі адміністрацыйных работнікаў Гомельскага раёна.

САКРАТАР — Кауфман Абрам Саламонавіч — ад рабочых, ПТР і служачых заводу імя Кірава, г. Гомель.

ЧЛЕНЫ: Правілаў Аляксандр Еўдакімавіч — ад комсамоўскай арганізацыі Будакшапаўскага раёна;

Окуць Эфір Грыгор'евна — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў Дзяржэнлія;

Вілетніцава Елена Паўлаўна — ад профсаюзнай арганізацыі Упраўлення Беларускай чыгуны;

Барушоў Георгій Мінавіч — ад калгаснікаў калгаса «Гомельскі пролетарыі», Баршчэўскага сельсовета, Лоуцкага раёна;

Ляшкова Марыя Патроўна — ад рабочых, ПТР і служачых саўгаса «Пяскі», Гомельскага раёна;

Міхальчына Федар Сямёнавіч — ад калгаснікаў калгаса і аднаасобніку мест. Паддубранка, Церахоўскага раёна;

Васільскі Нікалай Грыгор'евіч — ад рабочых, ПТР і служачых папяровай фабрыкі «Герой працы», Добрушскага раёна;

Німіфаруў Нікалай Грыгор'евіч — ад профсаюзнай арганізацыі работнікаў пачатковай і сярэдняй школы Уваравіцкага раёна.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР М. СТАКУН.

За сакратара Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР — кандыдат у члены прэзідыума ЦВК БССР І. РАД.

16 кастрычніка 1937 г. г. Мінск.

ПРАЦОЎНЫЯ БССР АДНАДУШНА ЁХВАЛЯЮЦЬ ПРЫГАВОР ВАЕННАГА ТРЫБУНАЛА НАД ТРАЦКІСЦКАЙ БАНДАЙ ДЫВЕРСАНТАЎ, ШПІЕНАЎ І ШКОДНІКАЎ

НАІМІТЫ ФАШЫЗМА АТРЫМАЛІ ПА ЗАСЛУГАХ

Ад працоўных Бабруйшчыны мы прысутнічалі на сузмовым працесе па справе контррэвалюцыйнай аўтаральнай банды польскіх наймітаў, аўдаваўшых на тэрыторыі Жлобінскага раёна. Выкрытыя на працесе гэтыя фашысцкія банты нас па трасалі. Падлая пайна, узняццельная банда сакратароў райкома Лехерэлам, імкнулася шляхам ітэрэпнай латані ў крыві кастрычніцкай завабы, імкнулася вырнуць на нашу зямлю памешчыкаў і капіталістаў.

СЭННЯ АДКРЫВАЕЦЦА XII З'ЕЗД ЛКСМБ

УЗНАЧАЛІЦЬ ПАЛІТЫЧНУЮ АКТЫўНАСЦЬ МОЛАДЗІ

3 ПАГРАНІЧНЫХ КАЛГАСАў

Сярод дэлегатаў в'езда, якія прыехалі ў раёнаў пагранічнай Мозырскай акругі, вылучаюцца маладыя дзяўчаты-касмолькі.

Яны сабраліся разам і выдзілі паміж сабой размовы аб рабоце, дасягненні сваім вопытам.

Комсорг пагранічнага калгаса «Перамога», Запаскоўскага сельсавета (Трубыскі раён), Сідэльнік Наташа расказвае сваім сяброўкам:

— Перад тым, як ехаць на в'езд, я спытала сваіх комсольцаў. Мы пазнавалі, што зроблена па вывучэнню выбарчага закона. Космольцы-агітатары перадалі, што заняты праходзіць нармальна. Гурткі называюць усе калгаснікі і калгасніцы. Я, прынамсі, была заахволеная гэтым, але сказала, што трэба яшчэ лепш рыхтавацца і цікавей праводзіць заняткі.

У калгасе, дзе працуе комсорг Сідэльнік Наташа, арганізавана 8 гурткоў. Калгас вялікі. Таму стварылі ўчасткі і да кожнага з іх прымавалі агітатара. Для гэтага прызначалі настаўнікаў, лепшых калгаснікаў-агитатараў.

— А ў нас, — устала сваё слова Марыя Барысенка, комсорг калгаса імя Куйбышава, Юраўскага сельсавета, Мозырскага раёна, — комсольцы прапанавалі выбарчы закон па татах калгаснікаў. Як толькі настане вецер, калгаснікі зачынуць нашых агітатараў. Больш шчыры нашы комсольцы ў вядзенні агітатарства.

— Колькі вы ахвотні калгаснікі? — спытала Наташа Сідэльнік.

— Як колькі? Усё да апаго. Вывучаюць «Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР» і моладзь і старыя.

У гуртку ўдзельнічае старшыня Саўкаўскага сельсавета (Даманавіцкі раён) Бутушэцкі Філіп. У яго таксама ёсць аб чым расказваць, ёсць вопыт работы. І Бутушэцкі расказвае маладым дзяўчатам:

— Я старшыня ўчастковай выбарчай каміі. Мне многа прыходзіла працаваць разам са сваёй комсольскай арганізацыяй на падрыхтоўцы да выбараў. Мы таксама ахвотні гурткамі ўсё калгаснікаў.

Аб тым, як арганізавана вывучэнне выбарчага закона, расказвае і трактарыстка першага Мозырскага МТС Барысенка Наза. У жаночай трактарнай брыгадзе, дзе яна працуе, арганізаваны гурткі.

— Гэта наша асноўная работа, — адзначае Наза Барысенка. — Пачалася ўжо выбарчая кампанія. Да гэтага выбараў асталося мала часу і нам трэба рыхтавацца.

Разам з падрыхтоўкай да выбараў комсольцы пачалі калгасна-дэмакратычныя выхавальныя мерапрыемствы.

Выхавальныя мерапрыемствы, ачышчальныя ад іх комсольскай арганізацыі, комсольцы пачалі вывучаць у раёнах і акруговыя камітэты партыі, дзе канца адданы большавіцкай партыі кадры.

На в'езд прыехала сакратар Вельскага РК ЛКСМБ Т. Сурава. Ёна кажа, якая лідэрская праца таму, якая прывяла партыйна-школавую «Нова», Суражскага раёна.

Другі сакратар Лендэльскага акруговага камітэта ЛКСМБ абран пагранічнік — камандзір адрываўлення т. Росэнбург.

Але многа ў іх рэбных ішчэ зусім недастаткова ліквідувана вынікі школьнага, якое праводзіцца ворагамі народа ў комсольце.

Дэлегата в'езда — Емельянава Анна — камандзіра Вельска-Дольскага МТС. Ушанскага раёна, расказвае, што ў іх партыйнай арганізацыі комсольца калгаса «Пераможнік» арганізавана падрыхтоўка. Гурткі па вывучэнню «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР» у калгасе не арганізаваны.

А. ЛОСЬ.



Група дэлегатаў, прыбыўшых на XII в'езд Ленінскага Комуністычнага Саюза Моладзі Беларусі.

Фото С. Грыня.

ВАЕННЫЯ ДЭЛЕГАТЫ

У карызоры гэсіншчыні мы запыталі ў псеўдана, у якім пакоі размешчаны дэлегаты XII усебеларускага в'езда комсольца. Ён адказаў: «Палажце на нас і ціха спячайце!»

— Вядома справа, дзе спяць — там і комсольцы...

І сапраўды. З якога-ці пакоя выйшла парадак неслася дружна, багата баявая песня. Паднімаюцца вышэй. У пакоі людзі і весела, многа смеху і жартаў. Жыццерадасныя юнакі і дзяўчаты, размясціўшыся хто на чым мог, рыхтуюцца выконваць другую песню. Неўзабаве песня зноў напоўніла гэты невадлікі пакой. Выбраліся ў калідор і на вуліцу. Звабіліся з ваеннымі дэлегатамі. Сярод іх: байцы, камандзіры і падпаручнікі, кавалерысты, кожны з іх, знаходзячыся ў руках нашай магутнай любімай народнай Чырвонай Арміі, пільна ставіць на вярце сваёй Вялікай Кастрычніцкай Совецік! Пакоі і Чырвоная Армія можа з'яўляцца пераможцамі ў вайне і аб гэтай дружбе апаздаваць ваенныя дэлегаты.

— Комсольцы-агітатары нашай часткі т. Грынькоў, Тахміш і Ішчыя, — гаворыць малады камандзір Сямён Шыханюк, — добра пазналі, вывучылі выбарчага закона ў Вярхоўны Совет СССР у бліжэйшым калгасе «Вольныя».

Тав. Шыханюк расказвае, як калгасная моладзь разам з байцамі, камандзірамі і жонкамі нацэставала дастойна рыхтуюцца сустраць 20-ю гадавіну Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі.

У часткі, як комсольскай арганізацыі лядоў з'яўляецца дэлегатам з'езда ваенных дэлегатаў Іван Іванюк, падрыхтаваў 30 агітатараў з байцаў і камандзіраў для правядзення заняткаў па вывучэнню Сталінскай Канстытуцыі і выбарчага закона ў бліжэйшых калгасе. З моладзю ішчэ калгасных партыйных комсольскай арганізацыі рэгулярна праводзіцца ваенная адукацыя.

Комсорг падраздзялення Іван Чынякоў расказвае, як ён наладзіў вывучэнне Сталінскай Канстытуцыі і выбарчага закона сродкам байцаў.

— Бясп пачаў падраздзялення Іван Соўн сабраў вядома Сталінскай Канстытуцыю, — гаворыць тав. Чынякоў. — Каб пачаць ішо пачытаць вядома, да яго і прымаваў комсольца Васіль Смірноў. Зараз Іван Соўн з'яўляецца пераможца ў партыйнай кампаніі, нават сам іамагае астаючы і ўступіў у комсольце.

На дзялях дзяўчатых вучэбных, у загарах і назаўраш, адукацыю скіраванай баявой тэхнічай, якой так можа аспячана наша Чырвоная Армія, кожную вольную хвілінку байцы падраздзялення, ішо комсоргам тав. Чынякоў, скарываючы для карыскага і цікавага адукацыю.

У памяці Чынякова ішчэ не аслабілася выдатна выкананая ім баявая задача ў часе маёўнаў войск БВА. А камандзіра сваёй часткі, якія фаріраваў ваку, ён атрымаў аднае — хутка заставіць дзяўчатых тылавым падраздзяленням, якія знаходзіліся ішчэ на той бок ракі. Ускочыўшы на вака, Чынякоў у карыскага, дзе трэба было пераправіцца на той бок, можа прытрымацца «спраўдзіўна». Але марудзіць не прыходзілася. Паў агітатара тав. Чынякоў хутка фаріраваў, уцялаў ваку і свосавае даставіў баявое дзяўчаты. Гэта ішо магчымасць наступнае патрабаванне часткі прыняць падрыхтаваны і фаріраваўшы ваку, дзяўчаты некалькі ўдар у фланг «спраўдзіўна».

Многія ваенныя дэлегаты в'езда, якія скончылі гэтую абавязковую службу ў руках Чырвонай Арміі, астаюцца на звышнормовай службе. Яны выбралі для сабе ваенную прафесію, пакінуўшы Н. ВІШНЕўСКІ.

ДЗЯўЧАТЫ СОВЕЦКАЙ ФАБРЫКІ

— У нас усе фабрыка маладзёжная, — кажа сакратар парткома фабрыкі імя Крупскай. — Куды ні глянь — усё моладзь і моладзь, палі кветкі дзяўчат. Аліны мы, старыя, не жартуючы кажа ён, мяуючы на ўвазе сябе, дырэктара фабрыкі і рэдактара шматтыражкі.

Як-бы падаржаючы свае словы, ён паказвае спіс удзельнікаў гарадскога адзінства стаханавцаў. Са ста чалавек толькі адзінні старэй за 25 год. астатнія — моладзь, пры чым многія з іх толькі сёння дасягнулі поўнагадовага, набылі права голасу. Не глядзячы на маладыя гола, яны ўжо значныя людзі фабрыкі. Іх ішчэ і работа нічы не нагадвае мінулае, пра якое яны не раз чулі з вуснаў старых работніц, пра тое мінулае, калі праца на швейнай фабрыцы, як і на ішчых фабрыках, была сапраўднай катаргай.

Мы заходзім на кватэру вядомай стаханавца, комсольцы Мані Залімак. У пакой ішчэ разам са сваёй патрыяці Мусей Рудштой, Сарай Эстрынай, Лізаў Сявядловай. Гэта дружная, моцна спаяная стаханавцаў работніца на фабрыцы і комсольскай арганізацыі, сямя.

— Стаханавцаў пакой, — кажа Маня пра сваю кватэру.

Дзяўчаты рыхтуюцца ішчэ на другую змену. У пакой чыста прыбраны, даволі зручны. Вялікая сшытка ішчэ адышчэ на акратнае засланым бядым абрусом стоіць. З акон відаць прыгожыя фабрычныя двары і беды корпусе самой фабрыкі з прыбудовамі. Калісьці на гэтым месцы быў пус-

тыр. Фабрыка вырастае за першую сталінскую пяцігодку і стала адным з буйных прадпрыемстваў Совецкай Беларусі. Тады-ж, пачынаючы таму назад, на фабрыку прыехалі з калгасаў і жыхары гэтага пакоя. Прыехалі яны зусім палеткамі, не мяуючы нікага ўдзельніка і аб фабрыцы, ні аб будучай рабоце.

— Мне першыя дні, — успамінае Маня Залімак, — вучылі, як удзельніць ішчэ ў іголку. Падрававала паў тыдні, стала ўдзельнічай, прамірвала. Потым прывяла да фабрыкі, палобіла работу, аружылася з дзяўчатамі, вырастае, і дыпер не ўцялаю сабе, як гэта можа не быць стаханавцай.

— І, напрыклад, — кажа Мусей Рудштой, — адчуваю, як пераважна вырастае за гэтыя гола на фабрыцы. Стала комсольскай, стаханавцай, вучуся...

Маня Залімак за апошні час сістэматычна перавыконвала нормы выпрацоўкі на 200—240 проц. Яны вылучылі майстрам адной з лент другога пака. Яна і тут адразу заваявала аўтарытэт, на рабоце лент вышчавілася на лінію перадавых на фабрыцы. Абохуц — і Маню Залімак і Мусей Рудштой — як лепшых комсольцаў, комсольскай арганізацыі перадала ў канцытаты партыі. Не астэе ад сваіх таварышак і Сарай Эстрына. Яна, як і Залімак, вылучана майстрам лент і хутка канчае школу майстраў на фабрыцы.

Перад ахтохам на работу дзяўчаты абмываюцца напівамі. Маня Залімак расказвае пра ішчэ п'емцы, атрыманай стаханавцаў Нюрай Шавейка. Фотанарыт Нюры Шавейка, зроблены Саюзфотэ, зья-

спіла «Чырвонаярмейская праўда». Праз некалькі час Нюра атрымае 4 п'емцы ад чырвонаярмейцаў. Апо з іх межа 20 п'емцаў. У протых п'емках словаў байцы віталі Нюру, як маладую знатную вядучую краіны, выказвалі свой гонар за яе, жадалі ёй далейшых такіх-жа стаханавцаў п'емцаў на вытворчасці.

— Нюра Шавейка зусютоўвае гэтага, — кажа Ліза Сявядлова. — У яе залатыя рукі. Усёроўна, на якой-бы аперанцыі яна ні прапавала, у яе работа ішо па-стаханавцаку, на заахвасць усім...

Выдатна моладзь выхоўваецца і працуе на фабрыцы. Дзусхотніца Тоня Зайнава была калісьці беспартыйнай. Яе з вуліцы падбраў дзіцячы зом, там яна выхоўвалася пакуль не вырастае, не арыляла так, каб змагацца са сваймі ступінь на самастойны жыццёвы шлях. Потым прыехала на фабрыку, ажылася з вялікай сямяй такіх-жа маладых дзяўчат, прыехалі з калгасаў, дзіцячых дамоў, са школы, стала комсольскай. Тоня Зайнава — апа з ішчэ дзяўчатаў стаханавцаў руку на фабрыцы. Палобны-ж кароткі жыццёвы шлях прайшлі і Оля Кучанкова, і Хрысця Халыкова, і Фруза Воранава, і дзясцікі ішчых стаханавцаў-комсольцаў.

Рознастайна і цікава жыццё гэтай моладзі. Каля 100 дзяўчат належае вядучым агульнаадукацыйнай школы. Многія займаюцца ў рознастайных гуртках і школах на фабрыцы і ў горадзе. Апа Астаханак, вапрымак, заахвасць адную школу пры мескім аэраклабе. Ёсць сярод

дзяўчат ішчэ і ўдзельні абарончай работы, ёсць планерныкі і парашуцтыкі, якімі па працу галарыцца фабрыка.

Усім гэтым вялікім калектывам маладых дзяўчат кіруе комсольскай арганізацыя. Сакратар комсольскага камітэта Вера Завалева—19-гадовае энергічная, жылая дзяўчына — зусім няжаўна сама прапавала на ленте, ведае моладзь, яе заахвасць, бававіні, жыццё і не карыма карысцяцца высокім аўтарытэтам. У мінулыя беспартыйнае, потым выхаванка дзіцячага дома, яна хутка прывяла да фабрыкі, стала актыўнай грамадскай работнічай, комсольскай.

Вера Завалева — дэлегата XII в'езда ЛКСМБ. Гэтымі дзямі яе вылучылі членам акруговай выбарчай камііі ад работніц фабрыкі імя Крупскай.

Крыху вольна ад фабрыкі знаходзіцца вялікі інтэрнат работных. Тут жыць каля 400 чалавек. Прасторныя, утульныя пакоі, шмат святла і кветак, газеты і ішчэ інае, патэфоны і радэа — гэта сваякі ўзможнага добраўтур і культурнасці. Нама той псеітаты, у гэтых, ачышчальных, брудных кватэраў, у якіх ішчэ калісьці жылі псеітаты.

Вечарамі з фабрыкі і работных інтэрнатаў групамі накіроўваюцца ў горад — у кіно, у тэатр, у школы — дзяўчаты ў прыгожых берагах, у прыгожых паліто, жыццерадасны і вясёлы, усабаваючы сабой нашу слаўную моладзь.

г. Менск. Т. ХАДКЕВІЧ.

ДАПАМАГАЦЬ РЫХТАВАЦЦА ДА ВЫБАРАў

Выбары ў Вярхоўны Совет Саюза па Сталінскай Канстытуцыі абавязваюць комсольскай арганізацыі аказаць усмерную дапамогу партыйна-савецкім арганізацыям у растлумачэнні выбарчага закона.

Комсольцы Сталінскага гаррайкома (Менск) у першую чыгу арганізавалі вывучэнне Сталінскай Канстытуцыі, даказала таварыства Сталіна на Пазышчэйным VIII Усеагульным з'ездзе Совецкай і Палажэння аб выбарах у кожнай партыйнай комсольскай арганізацыі. У кожнай школе і гуртку былі адрываны спецыяльныя часы для глыбокага вывучэння выбарчага закона.

Райком комсомола вылучыў з добра падрыхтаваных комсольцаў 180 агітатараў, якія прапавалі на выбарчых участках. Апама таго, кожнай партыйнай комсольскай арганізацыі мае комсольцаў-агітатараў выбарчага закона сярод шырокіх працоўных мас. Так, на фабрыцы імя Крупскай комсольскай камітэт арганізаваў агітатэктывы ў ліку 45 ком-

сольцаў. У ім рэгулярна праводзіцца заняткі. Комсольскай арганізацыі КЛЖ імя С. М. Кірава, ВЕСПШ імя Леніна вылучылі 31 комсольца для кіраўніцтва семінарамі агітатараў па прадпрыемствах і ў навучальных установах.

Вылучана на адгіннаўную работу паказваючы добры прыклад растлумачэння выбарчага закона. Так, комсольцы Карышаў, Канававаў, Рудні і другія рэгулярна праводзіць заняткі семінараў. Іх наведваюць усё слухачы-агітатары.

Райком праваў апа масавае мепарпрыемства. Дэлегаты IV гарадскога канферэнцыі КСМ — комсольцы Сталінскага раёна ў кожна апублікаваныя паставоны ўвады аб ішчэ выбараў вядомай інтэрнату, фабрык і навучальных устаноў. Гурткі дэлегатаў ператварылі ў ішчэ інае растлумачэнні выбарчага закона і Сталінскай Канстытуцыі.

Такой формай масавай работы вельмі заахвасць комсольцы і беспартыйная

моладзь. У такіх-жа хабаваньнях на міншчэ сабралася 90 чалавек моладзі, якія задавалі розныя палітычныя пытанні, зьявіліся з палітыкаў і да выбараў у Вярхоўны Совет СССР. У адукацыйнай школе сабралася каля 150 чалавек моладзі. Масавыя зборы моладзі былі на заводзе імя Кірава, фабрыцы імя Крупскай. Усё моладзь праяўляе вялікую заахвасць да Сталінскай Канстытуцыі і Палажэння аб выбарах.

Комсольскай арганізацыі вылучылі лепшых комсольцаў для працы на выбарчых участках. Партыйныя арганізацыі вылучылі для работы зьявіліся з партыйцаў да выбараў, атрылі нашай радзіме і партыйна-працоўных комсольцаў і беспартыйных таварышч.

У РКК і ВЕСПШ, адукацыйнай школе, тэхнікуме хабаваньнях, спецыяльна-тэхнікуме і другіх партыйных арганізацыях створаны семінары агітатараў.

Комсольцы могуць аказаць вялікую дапамогу ў падрыхтоўцы да выбараў. Трэ-

ба толькі, каб парткомы скарывалі падрыхтаваных таварышч-комсольцаў. Напрыклад, на фабрыцы імя Крупскай скарывалі парткома тав. Ракоўнік аказаў аператыву дапамогу комсольскай арганізацыі і ішчэ комсольцаў і беспартыйнае таварышч.

У РКК і ВЕСПШ, адукацыйнай школе, тэхнікуме хабаваньнях, спецыяльна-тэхнікуме і другіх партыйных арганізацыях створаны семінары агітатараў.

Комсольцы могуць аказаць вялікую дапамогу ў падрыхтоўцы да выбараў. Трэ-

ба толькі, каб парткомы скарывалі падрыхтаваных таварышч-комсольцаў. Напрыклад, на фабрыцы імя Крупскай скарывалі парткома тав. Ракоўнік аказаў аператыву дапамогу комсольскай арганізацыі і ішчэ комсольцаў і беспартыйнае таварышч.

НАХМАНОВІЧ.

Сакратар Сталінскага гаррайкома комсомола.

АКТЫўНА УДЗЕЛЬНІЧАЦЬ У ВЫБАРАХ

Сення адкрываецца XII з'езд комсомола арганізацыі Беларусі. З'езд павінен прайсці пад знакам большавіцкай мабільнасці ўсёй арганізацыі дзясцінага комсомола БССР на рашучую ліквідацыю вынікі школьнага, якое праводзілі ворагі народа, прапавалішы не толькі ў кіраўніцтва асобных нізавых звеняў, але і ў апарат ЦК комсомола Беларусі. А трэба прама сказаць, што ворагі народа, польскія ішчэ і школьнікі намаза нашкодзілі ў нашай комсольскай арганізацыі, дзясціна ў раззе месц да поўнага развалу ваенна-вышчых часткі работы.

Вылучана ірава абстаіць у нас справа з выкананнем асноўнай задачы — палітычнага выхавання комсольцаў і моладзі. Гэта абавязна зараа заахвасць, казі ўсё наша вялікая краіна рыхтуюцца да самай вялікай, самай масавай і адказнай кампаніі — выбараў у Вярхоўны Совет Саюза ССР.

Няма сумнення, што XII з'езд ЛКСМБ прыйдзе таксама пад знакам актыўнай мабільнасці комсольцаў і моладзі на лепшую падрыхтоўку да выбараў, актыўнага ўдзелу ўсёх комсольцаў, комсольцаў і моладзі ў гэтай важнейшай кампаніі.

Комсомола, як вяршыні і вядучыя пачыні нашай партыі, павінен адгінна вылучаць вялікую ролю ў працяглых выбарах у Вярхоўны Совет. Не дама-ж выбарчым законам прадугледжана, што кандыдатуры дэлегатаў у Вярхоўны Совет могуць высуваць апрача партыйных, прафесійных арганізацыі і комсольскай арганізацыі. Гэтым партыя і савецкі ўрад

ускалаюць ганаровую і адказную задачу на дзясціна комсомола, які павінен ішчэ ў авангардзе ўсёй савецкай моладзі. Зусім адукавала, што, удзельнічаючы ў выбарах у Вярхоўны Совет, савецкая моладзь трымае перад краінай аказанне на палітычную зрасціць. Гэты аказанне наша моладзь павіна вытрымаць, бо яна ішо пад сцягам вялікай сваёй дзясціны — партыі Леніна — Сталіна. Усім сваім жыццём, сваёй шчаслівай лёсам моладзь абавязана большавіцкай партыі і савецкай уладае.

Да выбараў у Вярхоўны Совет мы павіны рыхтавацца з выключнай актыўнасцю, з выключнай радзіне. Бо ні ў адной краіне свету моладзь не мае такіх палітычных правоў, як наша моладзь. Прадстаіць дзясцінага камуністычнага саюза моладзі, сакратар ЦК ВЛКСМ тав. Косарэў паставоны Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР увадыць у склад Цэнтральнай выбарчай камііі па выбарах у Вярхоўны Совет СССР.

Усё гэта абавязвае нас многа працаваць у часе выбараў. Міхаіл Іванавіч Калінін, выстуваючы на ў Маскоўскай абласной канферэнцыі ВЛКСМ сказаў:

«Комсольцам трэба многа працаваць у часе выбараў. Не абмяжоўвайцеся толькі выступленямі на сходах. Прымайце ўдзел у арганізацыі выбарчых участкаў, у агітатыі за дастойных дэлегатаў. Скарываіце выбарчую кампанію для расправаўвання і паглыблення ішо камунізма».

Комсомола займае ганаровае месца ва ўсім Савецкім Саюзе. Несужняна, што і ў выбарчай кампаніі ён зойме тако-ж ганаровае месца. Комсольцы павіны пакань прыклад арганізаванага ўдзелу ў выбарах — кожны член нашага саюза, усё комсольскае арганізацыі павіны быць актыўнымі ўдзельніцамі ў выбарчай кампаніі.

Але нас, ад комсомола, ёсць прадстаіць у Цэнтральнай выбарчай камііі, комсольцы актыўна удзельнічаючы ў падрыхтоўчай рабоце. Не сумняваюся, што наш удзел у выбарах дабач у усёй працоўнай нашай вялікай радзіме прывадыць да выбараў лепшых дзясцінаў у Вярхоўны Совет СССР».

Гэта выказванне Усеагульнага старэйшага дзясцінага Сталіна Міхаіла Іванавіча Калініна павіна стаць праграмай работы і для нашай комсольскай арганізацыі. Мы ішчэ недастаткова ішчэ ў шырокіх масах працоўных моладзі ўсё, што яна павіна ведаць аб выбарах у Вярхоўны Совет. У раззе раёнаў у комсольскай арганізацыі бярэцца за растлумачэнне Палажэння аб выбарах, але работа гэта разгортваецца вельмі марудна, не ішчэ ішчэ, не ва ўсёх раёнах.

У Заслаўскім раёне, напрыклад, ужо праведзены 10-дзённы курсы, пра якія прапавалі 15 агітатараў, якія зараа прапавалі ў партыйных комсольскай арганізацыі па растлумачэнні Сталінскай Канстытуцыі, Палажэння аб выбарах і апошняга раёна Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР. Праведзены таксама семінар прапагандастаў з апама 25 чалавек. Па пытанні выбараў райком праваў нарку настаўнікаў, на якой прысутнічала 150 чалавек, 25 комсольцаў, а

раёнага актыва прымавана да партыйных комсольскай арганізацыі. Усе гэтыя прадпрыемствы беспспрэчна павіны скарываіць глыбокаму і ўсеабаваюму вывучэнню моладзю раёна ўсёх пытанняў, зьявіліся з прадстаіць выбараў у Вярхоўны Совет. Мерапрыемствы гэтыя трэба толькі ішчэ.

Некаторыя меры па падрыхтоўцы да выбараў прымае і Дрысенская комсольскай арганізацыя. У раёне вылучана 120 прапагандастаў для агітатывнай работы па падрыхтоўцы да выбараў. Арганізавана 200 гурткоў па вывучэнню Палажэння. У кожным гуртку займаецца па 20—25 чалавек. У якасці прыкладу можам прывесці партыйную арганізацыю пры калгасе «Праўда». Тут арганізавана 5 гурткоў з апама 100 чалавек. Залаты прапагандаст вельмі добра і па-майстэрску. Прапагандаст т. Кітэа на апамах занятках падлічыў колькі з прысутных калгаснікаў у стары час пазабудзіла права ўдзельнічаць у выбарах. Аказалася больш паловы. Гэты прыклад выключна ярка паказвае слухачам на значэнне выбараў у наш час і на тое, што нашы выбары сапраўды ўсеагульныя. Кожны працоўны мае права галасавання. У гэтым-жа калгасе праводзіцца часта сходы моладзі па пытанні выбараў, выпускаецца спецыяльнае насававае.

У Беларусі дзяржаўным універсітэце арганізавана 25 гурткоў па вывучэнню «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР». Гэтымі гурткамі ахоплены 400 з ішчэ чалавек несавецкай моладзі. Гурткі забеспечаны добрымі кіраўніцамі.

Арганізаваны гурткі і ў раззе ішчых устаноў, прадпрыемстваў горада Менска і ішчых раёнаў рэспублікі. Але гурткамі растлумачальная работа ў часе падрыхтоўкі

